

ВАРАЦЬВА ЗА ПЕКІН

ШАНСІЙЦЫ ў ПРЫГА- РАДЗЕ ПЕКІНА

ШАНХАЙ, 17. Як паведамляе афіцыйнае нанкінскае агенства Гомін, шансійскае войска заняло Чжэчжоу (станцыя Пекін-Ханькоўскай чыг. у 45 кілёмэтрах на паўднёвым захад ад Пекіна). Перадаваў часова шансійскіх войск прыбылі ў Чжэньсіньцзян (прыгарад Пекіна) і ўстанавілі ахоўны гарнізон, падрыхтоўваючы бамбардыроўку ўкрапленняў гораду і чыгуны, з мэтай абрэзаць мукдэнскім войскам шлях да адступлення.

Паводле вестак друку, шансійскія войскі разбілі мукдэнцаў у раёне Сюаньгу (на чыгуны Пекін-Калган, у 120 кілёмэтрах на паўночны захад ад Пекіна).

АБЯЦАЮЦЬ НЕ ПЕРАШКА- ДЖАЦЬ

ШАНХАЙ, 18. Паведамляюць, што Англія і Японія пастанавілі не перашкаджаць паўднёўцам заняць Пекін.

ПАЎНОЦЦЫ ПАСТАНАВІЛІ АБАРАНЯЦЬ ПЕКІН

ПЕКІН, 16. На поўдзень ад Баоціну разгарнулася оўр'ёкал сутычка. У Пекіне з нецарліваасцю чакаюць яе вынікаў. Паведамляюць, што нарада Мэраў паўночнаў паставамі не эвакуаваць Пекін і Цыянь-Цыянь без рашучае бойкі.

ПАЎСТАНЦЫ НАПАЛІ НА ЧАО-ЯН

ШАНХАЙ, 18. Камуністычныя партызанскія атрады ў Хубэі напалі на Чао-Ян.

Пекін падтрымаў нанкін- скую ноту

ПЕКІН, 16. Пекінскі Урад пастанавіў падтрымаць зварот нанкінскага ўраду да Лігі Нацый па пытанні аб цзынаньскім індэпендэнце з тым, каб такім чынам Ліга Нацый мела фармальную магчымасць заняцца гэтым пытаннем.

АРЫШТ КАРЭСПАНДЭНТА „ТАСС“

ШАНХАЙ, 18. Учора на парасодзе „Сакімор“ арыштаваў карэспандэнт „ТАСС“ у Кітаі т. Росер.

Забойства сына Чжан Цзо- Ліна

ШАНХАЙ, 17. Шанхайскія газеты паведамляюць, быццам сын Чжан Цзо-Ліна, Чжан Сянь-лянь, які вярнуўся з Пекіна для ўдзелу ў ваеннай справе, знойдзены забітым каля варот дыпламатычнага кварталу ў Пекіне. Паводле слоў газет, на дзёце Чжан Сянь-лянь знойдзены тры агнястрэльныя раны.

вызначылі адвадзін. Мы вымагам ад спецыялістаў, якіх сапраўды кожнаму вразумелых, заатрабаваньняў аб магчымым клопане, аб патрабаванні саветнага гаспадаркі, праўдзінна івіцыматы, добрасумленнай працы, разам з рабочай клясай (надрэслена нам). Рэд. над рацыяналізацыяй вытворчасці і ўсвадзінна з масавымі рабочымі арганізацыямі. Наводзім сумелны саветкі спецыялісты на скажа, што магчыма прадукцыйная праца без выпадання гэтых умоў, — заявіў тав. Куйбышаў на сходзе інжынерна-тэхнічных працаўнікоў Масквы. Гэты асноўны заатрабаваньня павінны быць добра вразумелы ўсім спецыялістам, якія жадаюць ічыра працаваць на карысць саветнага дзяржавы. І адначасова самі спецыялісты павінны ўсвадоміць усю шкоднасць і недапушчальнасць для саветскага спецыялістага фармальнага надыходу да справы кіраўніцтва прадпрыемствам, будаўніцтвам і «абы-якіх» адносінах да даручанай працы.

Мы, праводзячы вліварную работу па будаўніцтве, штогодва чатырыццаць на факты, калі складзены спецыялістамі праекты ня могуць быць ажыццэўлены, бо пры іх складанні «ня ўлічваліся» аб-

Спецыялістам-жа, якіх сапраўды штыра працягвае разам з рабочай клясай, заблысцяваюцца ўсе магчымасці праўдзінна ўласнай ініцыятывы і ажыццэўлення іх ведаў у практычнай працы. Мы павінны ў сучасны момант асабліва выпукліць задачу папаўнення кадрў спецыялістаў новымі сіламі як праз нашы ВНУ, гадоўным чынам, так і праз павлічэнне кваліфікацыі маладых спецыялістаў. Прафсаюзы павінны на гэты пытанне звярнуць максымум увагі і аднаведным чынам пабудоваць сваю культуру-асветную і масавую працу ў гэтай галіне. Адначасова і перад кожным спецыялістам павінна стаць цяпер пытанне ня толькі што і як будаваць, але і як папоўніць невястарчальныя тэхнічныя сілы. Кожны з працаўнікоў гаспадарчых арганізацый, кожны інжынер і тэхнік, які ўладае хоць якім-небудзь вопытам і ведамі, павінен лічыць сваім абавязкам перадаваць свой вопыт і накопленыя веда маладым спецыялістам.

ПРАЦЭС ГРАМАДЫ

ПРАМОВА АБАРОНЦЫ ДУРАЧА

(Па тэлефону ад уласнага карэспандэнта „Звязды“ на працэсе)

АБАРОНА БЕЛАГВАРДЗЕЙ- СКАГА САЮЗУ ў ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 18. Польскае тэлеграфнае агенства паведамляе:

«У звязку з замагам на старшыню гандлёвае дэлегацыі СССР у Варшаве Лізарава, выданым загад аб спыненні дзейнасці саюзу расійскай моладзі ў Польшчы, членамі якога былі Кавэрда і Вайцяховікі. Аргівы саюзу анячатыны».

ЗЬЕЗД „СТШЭЛЬЦА“

13-га мая, у дзень кававін майскага перавароту, у Варшаве адбыўся зьезд паўрайскага арганізацыі тлсудовіцкай «Стшэльца». На зьезд сабралася каля 1.000 дэлегатаў ад 2.000 мясцовых арганізацый. У першы дзень на пасяджэнні зьезду былі прысутны прэзідэнт Польшчы, міністр унутраных спраў і асветы, а таксама шмат кайскавіца.

АРЫШТ ў РОЎНЕ

ВАРШАВА, 17. У Роўне арыштаваць вядомы асцор Руніч па абвінавачанні ў шпіянажы.

Зьмена ўраду ў Албаніі

ВЕНА, 13. Албанскі ўрад падаў у адстаўку. Адаптаўка ўраду быццам выклікала буйнымі раласовсямі, якія ўзніклі ўнутры ўраду, у звязку з абмеркаваннем бюджэту ў парламанце.

Паводле апошняга вестак, у Албаніі ўтварыўся ўжо новы кабінет. З ранейшых міністраў у кабінэце застаўся толькі міністр замежных спраў.

Кожны чалавек, які належыць да гэтай ці іншай нацыі, незалежна ад таго, ці мае яна, ці ня мае сваю ўласную дзяржаўнасць, мае права лічыць сябе членам нацыі. Большага гонару заслужваюць усе тыя, якія не адлучаюцца ад сваёй нацыі, што знаходзіцца пад уплывам, чым тыя, якія ў яволі гатовы цалаваць парэкі бот, складаваць вянкі на помнікі галтаўнікоў. А калі Польшча ўзаскрэсла — сталі ўзтранарыятамі і аздараўніцелямі Польшчы.

Абвінавачванне выставіла тут тэзіс, што Грамада ўзвікла з 3-4 асоб, якія працавалі па ўказны Камінтэрну. Зусім забыты сацыяльны прычыны, якія выклікалі Грамаду да жыцця. Калі-б ня было гэтых сацыяльных асноў — ніводзін гэты ня змог-бы зарганізаваць 100 тысяч беларускіх сялян. Не Тарашкевіч стварыў Грамаду, а Грамада — Тарашкевіча.

Тут гаварылася, што беларускі банк знаходзіўся ў распадзеным кампартыі і фінансаваў Грамаду, і што гэта 15.000 дэляраў, якія былі быццам атрычаны ў Данцыгу, знаходзяцца ў актыве гэтага банку. Аднак, пры гэтым пракуратурай была дапушчана буйнейшая памылка. Доказы пракурора пераарэсціваюць рэчавыя доказы, якія сам пракурор прасіў далучыць да справы. І вось, кожны раз, калі фактычныя даныя здраджваюць, тады зьяўляецца канфідэнцыяльнае паве-

дамленне, на дапамогу зьяўляюцца тры буйныя асьведаміцелі, тры кіткі — Гурын, Бабіч і Вышынескі, на якіх апрацаца ўвесь абвінавачаны акт. Акрамя таго, кожны паасобны гурток мае сваіх Гурынх і Бабічаў, калібрам драбнейшым. Усе дэталі гэтае справы і судовага следства даводзяць, што паліцыя мела яшчэ загадка вызначаную ўсталяўку і таму ўспрымае ўсё да тычывае Грамады з паўнага пункту погляду. Сьведкі таму нірעדва разыходзіліся з праўдаю. Сьведкі паддаліся гэтай атмасферы, якая тут была створана і якая штурхнула справу Грамады на выправільныя рэйкі.

Тут быў адзін сьведка, які заявіў, што ў 1922 годзе ў яго воласці ня было аддана ніводнага галасу за кампартыю, а цяпер за сьпіс № 13 было аддана звыш 100 галасоў. Сьведка гэты тут заявіў, што апошняе зьяўляецца справай агітацыі Грамады. Аднак, у Варшаве Грамада не прадуе, і там у 1922 годзе было падава за камуністычны сьпіс усяго 24.000 галасоў, а ў 1928 годзе — 68.000 галасоў.

Пракурор пераходзіць да пытаньня аб складах зброі.

— Абсалютна асна, што складаў зброі ня было. Былі чуткі аб зброі, але чуткі не зьяўляюцца выстарчальнай асновай для выяўленьня прыгавору. Ці-ж можна назваць складам зброі тое, што было

знойдзена ў розных асоб, у розных мясцовасцях і пры розных акалічэньнях? З гэтай зброі, якая тут была прадстаўлена на судзе, як заявіў калега Сьмярчэўскі, ужо разсталалі. Гісторыя да зброю прыпамінае, як у правінцыяльных операцах паказваюць вайсковыя часьці: пераадзяваюць некалькі хлапцоў у вайсковую вопратку і яны, ходзячы навакол сцены туды і назад, прадстаўляюць бясконцую масу войск.

У цеснай сувязі са зброю знаходзіцца таксама пытаньне аб узброеным паўстаньні вясною 1927 году. Цыркулююць чуткі аб паўстаньні, аб ім гавораць сяляне, але там, дзе павінен быць вынесен прыгавар — адных толькі чутак мала. Нам неабходны рэальныя доказы. Вясною 1927 году ня толькі Грамада, але і кампартыя ня думала аб паўстаньні, тым больш, што не маглі быць і гутаркі аб частковым паўстаньні ў Заходняй Беларусі, бо кампартыя імкнецца да аб'яднанага сацыяльнага ладу ня толькі на беларускіх землях, але і ва ўсёй Польшчы.

Пракуратура высювае супроць Грамады абвінавачаньне ў шпіянажы і дапаможа дэзертырству. Калі на 100 тысяч людзей было 20 шпіянаў, дык гэта яшчэ нічога не даказвае. У ліку гэтых 100 тысяч людзей было таксама 20 правакатараў, — ці-ж можна сказаць, што Грамада культававала права-

кацыю? Неабходна было дыскредытаваць праўнікоў Грамады, трэба было даказаць, што яны былі падкуплены. Такім чынам, выплывае дацэпскае вавэрэнцыя.

Дурач пераходзіць да абароны паасобных сваіх падсудных: Тарашкевіча, Турчэвіча, Агіўчыца і адзінай жанчыны на гэтым працэсе Кляўдыі Хацько.

Пракурор абвінавачваў Хацько ў тым, што яна зьяўляецца супраціўнікам асветы. Такім-ж супраціўнікам асветы мы былі ў Польшчы ў 1905 годзе, калі мы байкавалі расійскаю школу. Калі Хацько заклікала да байкоту, дык гэта ня значыць, што яна зьяўляецца ворагам асветы наогул, г. зн., што яна замагаецца за ўласную беларускую школу.

Дурач пераходзіць да абвіна-

вачаньня ў аказанні дапамогі палітычным зьяўленым. Палітычным зьяўленым, як вынікала з бюджэту міністэрства юстыцыі, атрымліваюць такую колькасць харчу, што для нармальнага падтрыманьня арганізму не халае адзёй трэцяй часткі неабходных калерый. Гэта дапамога грамадства палітычнаму ўдану момант зусім неабходна. На нас, членаў польскага грамадства, ляжыць сумны абавязак падтрымаваць існаваньне палітычна зьяўленых, раз такія існуюць.

Заканчваючы сваю прамову, Дурач заўвага:

— Пану пракурору не спадабалася, што раней беларускі селянін, калі сустракаў пана, гаварыў: «Добры вечар, паночку», а цяпер гаворыць: «Ах ты, польская морда», і гаворыць гэта непрысваіта. Ці-ж можна такой пакарнасьці дамагацца ад пелага народу? Ці-ж яна палыходзіць, як рыса да цалай нацыі, ці-ж яна ня роўназначна патрабаванню навольніцкіх пачуцьцяў? Калі Грамада ня была пакарнаю арганізацыяй — застрэльчыкам, дык гэта толькі даказвае жыцьцёвасць беларускай грамадзкасьці. Аб гэтым будзе судзіць гісторыя. Вы, панове судзьдзі, павінны судзіць толькі за дзеянні, а не за настроі. Дзеяннаў гэтых ня было, і я таму прашу апраўдаць усіх падсудных, якіх я тут абараняю.

У адносінах да справы на «Катунке» зацвердзіў пастанову Смаленскага губкому і ГКК аб адданні пад суд і выключэньні з партыі ўсіх віноўных.

Запрапанавань пракуратуры прысьпешыць следства на справе Кардымаўскай і Любавіцкай валасцей Смаленскай губерні.

Сакратара губерскага камітэту Паўлючэнка, члена бюро губкому, загадчыка АПА Папфілава, старшыню губерскага СПС Алкосенкава, намесніка старшыні ІКА Мельнікава, сакратара Задняпроўскага райкому УсеКН(б) Голдзіна, таксама загалчыка абласнога аддзелу народнай асветы Філіпава, уноўнаважанага ГКК на Задняпроўскім раёне Кір'янава і дырэктара Смаленскага камунальнага трэсту Гір'ята — за адрыў ад рабочых мас, замазваньне хваравітых зьявішч у арганізацыі, дапушчэньне разлажэньня ў частцы саветскага і партыйнага апарату, важыму арганізацыі, у выніку якога доўгі час былі нявыкрыты рад алачынных дзеяньняў членаў партыі як на «Катунке», так і ў іншых мясцох, і ва ўдзел у п'яных адказных працаўнікоў, — з работы зьявіць, аб-чай клясы.

Прэзідэнт ЦКК зьявртае таксама ўвагу ўсёй партыі на неабходнасьць дабіцца таго, каб ніводзін факт хваравітых зьявішч у партыйным і саветскім апаратах, якія зазначаны ў скаргач рабочых і сялян, а таксама ў матар'ялах бюро сьнарг ДПУ, пракурора, у лістох рабездькоў і г. д., не заставаўся б без правэркі і рашучага выпраўленьня.

Пратэстуем супроць зьдзеку

Агульны сход рабочых і служачых друкарні газэты „Звязда“, слухачы газэты „Звязда“, „Рабочы“, „Беларуская Вёсна“, „Саветская Беларусь“, „Чырвоная Зямля“ і служачых Беларуска-Відавочства, заслухаўшы інфармацыйнае паведамленьне пра ход судовага працэсу над Беларускаю Грамадою, з абурэньнем канстатуе, што адуушынебось суровага суду фашысцкага ўраду Пилсудзкінага даводзіць, на што здольна буржуазія, каб зрабіць расправу з беларускім працоўным народам, які „дазволіў сабе“ заатрабавваць прызнаньня за ім права роўнасці і волі.

Судовы працэс над Грамадою палыходзіць да канца. Па тых дадзеных, якія мы маем, пракуратура гне да таго, каб прыпісаць падсудным абвінавачаньне ў камуністычна-антыдзяржаўнай прапагандзе і падрыхтоўцы да тэрырыстычных актаў, што зьяўляецца пахабнай і ганебнай правакацыяй.

Агульны сход з абурэньнем пратэстуе супроць суду фашысцкае Польшчы і заклікае ўсіх рабочых і сялян Савецкае Беларусі ўзняць свой голас пратэсту.

Згода аб Танжэры

РІМ, 18. Парыскі карэспандэнт „Джэорнале д'Італія“ паведамляе, што на парыскім перамовае па танжэрскай п'яцінах дасягнута згода. Італія згадзілася напісаць статут 1923 г., Францыя, Англія і Гіманія згадзіліся на ўдзел Італіі ў кіраваньне Танжэрам на роўных з імі правах.

Па Савецкім Саюзе

Бюлетэнь аб стане здароўя А. І. Рыкава

Тэмпература і рэйматычныя болі наступова змяняюцца з кожным днём. 17-га мая раніцаю тэмпература 36,9, днём—36,8. Агульны стан і самапачуццё добрыя. Ніякіх ускладненняў рэйматычнага працэсу няма. Агляд крыві не выяўляе таксама ніякіх ухілаў ад нормы. У бліжэйшыя дні можна чакаць поўнага выздараўлення.

Прафэсар Бурмін, доктар Левін, прафэсар Дытрык.
17-га мая 1928 г.

Справа аб самагубстве камсамолкі Ісламавай

МАСКВА. 17-га мая пачалася слуханьне ў справе членаў ЦК КП Ільшэ-лора, Аўрушчэнка і Анохіна, якія абвінавачваюцца ў згвалтаваньні камсамолкі Ісламавай, у выніку чаго Ісламава застрэлілася. Падсудныя вінаватым сабе не прызналі. Працо вылікаў пэнітэнцыю зацікаўленасьць маскоўскага грамадзянскага. Залю суду перапоўнена.

Зьмянішчэньне сьмяротнасьці і захаваньняў

МАСКВА. 17. На 7-ым усеагульным зьездзе медсанпрацы выступіў з дакладам наркам аховы здароўя РСФСР тав. Самашка.

У сувязі з паліпшэньнем эканамічнага становішча краіны,—значна тав. Самашка ў сваім дакладзе,—санітарнае становішча РСФСР паліпшаецца з кожным годам. Гэта ілюструецца зьмянішчэньнем агульнай сьмяротнасьці з 25 у 1925 годзе, да 21 у 1926 годзе на тысячу насельніцтва і зьмянішчэньнем дзіцячай сьмяротнасьці да 19 на 100 нараджэньняў (замоет 25 у даразвалючых гады). Эпідэмічнае становішча РСФСР характарызуецца зьніжэньнем захаваньняў тыфусаў, вострага і г. д. На высокім парэўнаўча ўраўніў оціць захаваньне грыпам і траэцю. У 1926 годзе ўпершыню за ўсе рэвалюцыйныя гады ў ўраўнянай частцы РСФСР на было ніводнага захаваньня халераю.

СПАТКАНЬНЕ АМАНУЛЫ З ТАВ. РЫКАВЫМ

СЕВАСТОПАЛЬ. 18. Учора на паўднёвым боразе Брыму адбылося спатканьне паміж тав. Аманулы-хана з А. І. Рыкава, якое суправоджалася доўгаю гутаркаю.

СЕВАСТОПАЛЬ. 18. Учора ў 20 годзі тав. Карахан паводу «Сьміру» (карабля са складу турэцкае эскадры, які прыбыла па Аманулы-хана), на борае якой вітаў генэрала Фахрыпапу. Потым уся дэлегацыя перавезлася ў Дом Чырвонай арміі, дзе сабралася звыш 500 гасцей.

ТАВ. КАШЫРЫН—ПАМОЦНІК КАМАНДУЮЧАГА ВАЙСКАМІ БВА

МАСКВА. 18. Памочнік камандуючага войскамі Украінскае Ваеннае Акруі т. Кашырын назначэцца памочнікам камандуючага войскамі Беларускае Ваеннае Акруі. Тав. Блюагер, які знаходзіўся для асабліва асажна дэручэньняў пры Рэўаляцыяе СССР, назначэцца памочнікам камандуючага войскамі Украінскае Ваеннае Акруі.

У рады ўсеКП(б)

РАСТОЎ-ДОМ. 17. Паводле апошніх даных, у Шацінскай акрузе гарніні падалі 277 заяў аб прыёме ў рады ўсеКП(б), як адказ на шацінскую змову.

Перавыбары бюро ячзек КП(б)Б

СЛАБА РЭАГАВАЛІ НА ВЫТВОРЧУЮ БЕЗ ГАСПАДАРНАСЬЦЬ

(Ячэйка КП(б)Б Барысаўскага гаркамбінату, Меншчына)

Справаздачна-перавыбарчы сход ячэйкі камбінату прыцягнуў амаль што ўсіх членаў ячэйкі (з 54 зьявілася 50 чал.). Коротка і па-дэлавому зрабіў даклад сакратар ячэйкі. Яшчэ карачей зрабіла свой судаклад камісія па абсьледваньні працы ячэйкі.

Наглядзілася на сходы надзвычайна актыўнасьць і зацікаўленасьць удзельнікаў працаю бюро. У спрэчках выступала 15 чал.

Што яны зазначылі?

— Зусім не адчуваецца беларусізацыя ў ячэйцы.

— Ячэйкай дана шмат дырэктыву аб паліпшэньні вытворчасьці, але яны далі мала зарысьці, бо зусім не правяраліся выкананьне гэтых дырэктыву.

— Наглядзіцца шмат недахопаў у жыцці прадыржэстваў камбінату: рабочыя скураюга заводу тры месяцы працуюць без норм і расцэнак; у дрэвапрацэвальным заводзе праводзілі рацыяналізацыю без уцягненьня ў гэту справу рабочых; на вытворчай нарадзе пляны адміністрацыі па рацыяналізацыі не абгаварваліся, у выніку чаго зараз адміністрацыя сама адмаўляецца ад сваіх плянаў, бо яны ня жыцьцёвы. На тым-жа заводзе шпалы ляжаць у вадзе і гніюць па тры гады. Нарэвалі шмат канцоў (дош-

чак) і свалілі ў вучу—стварыліся «Карпацкія горы», адміністрацыя наймае фурманкі і возы іх бліжэй да ракі, а тут паводка—усе «канды» вноў распыліліся па ўсім заводзе. Цяпер прышлі да рову: «на впад усё гэта».

А колькі там грошай загінула?

— Слаба вядзецца масавая праца. Рабочым балючы пытаньні не растлумачваюцца. АПА камісія працавала толькі фармальна, каб запісаць, што выканалі столькі-та пунктаў пляну, а як гэта зроблена, дык гэтым ня цікавіліся.

— За апошні час, калі стаў кіраваць ячэйкаю на платны сакратар, а той-жа рабочы, ячэйка працуе лепш, але зараз трэба ўсім узяцца за працу, каб зьнішчыць грунтоўна нашы недахопы.

У групу дырэктыву, якія даны сходам пачова абранаму бюро, свазана:

— Штодзённая правэрка выкананьня дырэктыву як вышэйшых партаргану, так і рашэньняў самоў ячэйкі, вытворчых парад, камісіі і г. д. і ўсіммерна ўзмацненьне масавай працы сярод рабочых.

Пэрсанальным галасаваньнем абрана новае бюро з 7 членаў і 3 кандыдатаў.

Я. Сір.

За скарачэньне партапарату

(У парадку абгаварэньня)

Апошнія кампаніі выявілі шмат недахопаў у працы нашай партарганізацыі на вёсцы. Адным з галоўнейшых недахопаў зьяўляецца вельмі няэканомная колькасьць у раёнах партыйцаў, якіх можна было-б скарысаць на правядзеньні гэтай ці іншай кампаніі.

У нас у ячэйках цяпер ужо ўсе партыйцы маюць нагрузку. Рэдка сустракаецца партыец, які ня мае ніякай нагрузку. Але нагрузка няроўнамерная. 6—7 таварышоў загрузаны да адкаву, а рэшта партыйцаў маюць вельмі няэканомную нагрузку і часта тую, для выкананьня якое можна больш прыцягнуць беспартыйны актыў, пазінуўшы кіраўніцтва за якім-небудзь з партыйцаў.

Некаторыя партыйцы аддаюць сваёй нагрузцы 2—3 вечары ў месц. Напрыклад, зборшчык членскіх узносаў, адзначаючы наводаньне партыйцамі сталаў і партзаняткаў і шмат інш. Ад такіх нагрузкаў мы павінны адмовіцца. Больш адпаведная і карысная нагрузка—вось задача ячэек. Такімі нагрузкамі павінны быць сельпартарганізатары, прымацаваны да вёсак.

Прымацаваньне партыйцаў да вёсак сельпартарганізатарамі вельмі добра сябе апраўдала, напр., у некаторых раёнах Магдэршчыны. З сельпартарганізатара, дзкуючы таму, што ўся праца ячэйкі праводзіцца праз яго, выпрацоўваецца кадр працаўнікоў, які добра арыентуецца ў вясковай рабоце. Інстытут сельпартарганізатараў трэба распаўсюдзіць па ўсіх вясковых ячэйках.

З другой працаў раёнаў яшчэ амаль усюды хронна. У працу РК уцягнута вельмі няэканомная колькасьць партыйцаў, пры чым гэта—усе адзаныя працаўнікі раёну. Гэтым працаўніком лгчэй часта бывае зрабіць самім, чым уцягваць партыйцаў, апрацоўваць іх, а потым яшчэ ня быць добра ўпэўненымі ў добракасным выкананьні заданьня. «Лепш сам зрабіць».

А таму выкаваньне другога заданьня—уцягненьне ў рабрату партыйцаў—павінна ісьці побач з скарачэньнем партапарату і ўзмацненьнем партпрацаўнікоў якасна.

Гэта пытаньне трэба шырока абгаварыць нашым партарганізацыям. Я прапаную прарабіць у гэтым напрамку наступнае: 1. Скараціць ва ўсіх раёнах (за малым выключэньнем) АПА і жапаргаі-

„Кульгаючыя“ ільназагатоўшчыкі

Ільназагатоўкі на Беларусі моцна знізіліся. Бельсельсаюз выканаў у краівіку 47,4 проц. пляну, а Белкамсаюз—усяго 24,2 проц.



Ільназагатоўчыя хваробы; нягібкасьць апарату і амаль-восьне ініцыятывы.

Белы тэрор

Просьба Взігры ў справе Бела Куна

ВЕНА. 15. Як паведаваў нап. газэта «Тан», вэнгерскі Урад зьявіўся з просьбай да аўстрыйскага Ураду дазваліць працаўніком вэнгерскага судовага ведамства і паліцый афіцыйна азнаёміцца з дакумантамі справы Бела Куна. Просьба вэнгерскага Ураду перадаана ў пракуратуру, якая накіравала яго вэнонаму суду для разгляду.

Прыгавор над Санто зацьверджаны

ВЭНА. 14. Ян паведамыюць з Будапешту, апэляцыйны суд зацьвердыў прыгавор першай інстанцыі па справе члена ЦК вэнгерскай кампарты Санто і таварышоў. (Прыгаворам суду першай інстанцыі Санто засуджаны на 8 з пал. год катаржнай турмы, 35 іншых падсудных—да 62 год турэмнага зняволеньня). Абарона аляжывала ўпершоўны суд у якасьці трэцяй інстанцыі.

Вобыскі і прышты ў Грэцыі

Вобыскі і прышты камуністычэ праблемы ў сувязі з быццам выхрытаю «жамуністычнай змовы».

СПЛАЎ ДРЭВА З БССР

Паслядні сплав дрэва з БССР па

Самакрытыка дапамагла выкрыць недарэчнасьці

(Логойск, Меншчына)

Сакратар ячэйкі больш гадзіны робіць даклад аб працы бюро. Даецца ўстаноўка тым абставінам, у якіх прыходзілася працаваць. Перабіваюцца дасягненьні. Выходзіць, што амаль усюды гладка, за выключэньнем маленюкіх недахопаў. Плян працы ячэйкі выканан на 100 з лішкам процантаў. Усё-б было добра, каб ня гэта «праклята» крытыка. Пачынаюцца спрэчкі і маленюкіх недахопы вырастаюць у вялікія праблемы працы.

Вось група беднаты пры сельсавеце. Яна мусіць існаваць таго, каб займаць месца ў справаздачы ячэйкі і пісаць у райком аб не існаваньні. А ў сараўдвасьці і на самай справе яна існуе на паперы.

Праца гэта—праца дзяцей, ну яшчэ моладзі камсамольскага ўзросту, але толькі не дарослых людзей.

Мала лепш праца і з палітвучобай была.

Нават пастановы XV партзьезду і іх не распрацавалі. Зіма прайшла мэрна, то кіраўніку ня «было» часу, то сьлэхом, а беспартыйных у партшколу стацыянарку не дапусьцілі. Мусіць баліцца чырпанець, што ў сяміх мала ісьць ведаў.

Якна добрай агуртаваньня паміж партыйцамі. Існуюць адносінны толькі афіцыйныя, а так мала дэ партыйцаў і ўбачыш, апрача ўстановаў, у якой ён займае пасаду.

У Заходняй Беларусі

СТОЎПЦЫ І ПАЗНАНЬ

Паслядні сплав дрэва з БССР па

Беларусізацыя ўстаноў транспарту

Да гэтага часу па чыгуначным, водным і мясцовым транспартах на тэрыторыі Беларусі па правядзеньні нацыянальнае палітыкі ціска ня зроблена, а калі і зроблена, дык вельмі мала (напісьменна запісаных пильды на вузлавых будыных станцыях на чатырох мовах: беларускай і расійскай, польскай і ўрэйскай і на палітых станцыях—на дзьвюх мовах: беларускай і ўрэйскай) і на палітых станцыях—на дзьвюх мовах: беларускай і расійскай) мове, як напр., навісім на вагонах, білеты, багажныя квіткі і г. д., і г. д.).

У апошні час зьвернута сур'езная ўвага на правядзеньне нацыянальнай палітыкі, бо тая правэрка, якую зрабілі акруговыя нацкамісіі (праўда, ня ўсе), паказала, што на чыгуначным, водным і мясцовым

канторах на тэрыторыі БССР неабходна будзе праводзіць на беларускай мове, значыцца, канторскі і рахункавы апарат павінен быць падабраны са складу служачых, якіх ведаюць беларускую мову, а таксама і іншых нацыянальнасьцяў, як польская і ўрэйскай.

Апрача таго, нацкамісія запрапанавала ўпоўнаважанаму НК Ш. Зн. пры СНК БССР правесці ў жыццё наступныя мерапрыемствы па ўкарачэньні нацыянальнасьці:

Усе напісьмы знаходзяцца і ўнутраны на часажырскай вагонах, якія праходзяць па тэрыторыі Б. СР (Менск—Масква, Менск—Ленінград, Менск—Харкаў), а таксама і правілы для пасажыраў у гэтых вагонах павінны быць за дзьвюх мовах: беларускай і расій-

Правіра фактычнага выдаткаваўша за першае паўгоддзе, асабліва зараз праводзіцца, некалькі атрымалася ў сувязі з тым, што бухгалтэрыя несвачасова прадаставіла неабходныя матэрыялы. Правіра яшчэ ня скончана, але тым лічбы, якія ўжо выявіліся характарызуюць агульны малюнак. Эканамічны і вытворчы камісіі на ўстановах і на прадпрыемствах заслухоўвалі інфармацыю адміністрацыі аб праведзеных адзінаццаці за паўгоддзе. Нажаль, на ўсёды гэта інфармацыя ставіцца на абмеркаваньне агульных сходаў рабочых і служачых. Высветляецца, што на многіх вытворчых эканомкамісіі абмяжоўваюцца толькі агульнай лічбай, не падыходзячы шчыльна да абмярваньня мэтазгоднасьці фактага выдатку, усякай лічбы. Прадзіяна дэадавітан правіра праведзена толькі некаторымі эканомкамісіямі, як, напрыклад, у Белхарчтрэстэ, Лесбеле, Белкаапсамазе і г. д. Прыходзіць адзначыць, што некаторыя буйныя заводы і фабрыкі, як «Чырвоная Зара» і «Дрэвапрацэфінны», яшчэ не падыйшлі да гэтай правіры. І тут відавочна заўважым, якія не падцягнулі адміністрацыю правіры выдаткаў.

Цяпер аб фактычных выніках правядзеньня зьніжэньня адміністрацыйна-кіраўнічых выдаткаў. На першым месцы на невыкананьні дырэктару стаіць Лесбел, у якога паўгадовы кашытарыс перавышаў на 17 проц. супроць выдаткаваўша для яго сумы. Такім чынам, Лесбел не дае зьніжэньня выдаткаў у параўнаньні з мінулым годам. Між іншым называюцца перавышаньня наступных артыкулаў выдаткаў: «розыны выдаткі» перавышаны на 221 проц., накладныя выдаткі на рабсільу—на 114 проц., паштова-тэлеграфныя выдаткі—на 59 проц.

Дзяржбанк, які ўсялякім чынам адбываў ад 20-процэнтнага зьніжэньня, дабіўся таго, што яму было дазволена зьнізіць выдаткі з 145.000 руб. да 144.000 руб. Але і гэтае пазначанае зьніжэньне беларускага кантора Дзяржбанку не прывяла, выдаткаваўшы за паўгоддзе 74.000 руб. Праўда, дзяржбанк тлумачыць гэта тым, што яго выдаткі павялічыліся ў сувязі з павялічэньнем апэрацыйных выдаткаў з прычыны пераходу да яго функцыі ліквідацыйнага Прабанку.

Значна перавысіў выдаткі Беларускага, але гэтае зьявіцца тлумачыцца, галоўным чынам, рэарганізацыяй Беларускага і вылучэньнем з яго нетраў спецыяльных самаў.

Белхарчтрэст перавысіў каштавы на 11 проц. супроць вызначанай яму сумы выдаткаў. Эканомкамісія Белхарчтрэсту зараз занята правірай праведзеных вы-

гадавога кашытарыс. Што робіцца на перыферыі па акругах—аб гэтым дакладных вестак яшчэ няма. Вядома толькі, што па Менскай акрузе поўнасьцю выканана 20-процэнтнае зьніжэньне па некаторых кааперацыйных і гандлёвых арганізацыях—Менскі ЦРК, Барысаўскі ЦРК, інавалідная кааперацыя, акруговае кіраўніцтва прадаклетываўша. Адасталі са зьніжэньнем выдаткаў Гандлястрой, Менсельпром, Эльвод, райкамбінаты і наогул мясцовая прамысловасьць.

Вынікі правіры яшчэ раз падцвярджаюць той факт, што рацыяналізатарская работа цесна звязана са зьніжэньнем выдаткаў. Гэта мы бачым на прыкладах Дзяржстраху, Папертрэсту і інш. устаноў, дзе рацыяналізацыя работ і спрашчэньне структуры далі зьніжэньне выдаткаў. Праціглым прыкладам служыць Лесбел, дзе невыстарацельная рацыяналізатарская работа пераважала зьніжэньне выдаткаў.

Надалей неабходна ўзмацніць не грамадзкага кантролю за зьніжэньнем выдаткаў. Эканамічны і вытворчы камісіі павінны больш шчыльна падыйсьці да правіры і не замыкаюцца ў сабе, больш звязанца з калектывамі рабочых і служачых.

Л. НЕФЭДАЎ.

дэмох адначынку. Па-мойму, да гэтага вытварыцца трэба палітыцы больш шырока, трэба крэдытаваць тых, хто ня можа напасці ў дамы адначынку, але хто можа напасці сваіх жонак і дзяцей на дачы. Пакой на дачы ў сярэднім каштуе 50—60 р. за сезон і вось гэтую суму рабочы і служачы павінны атрымліваць у крадзь з тым, каб пагасіць яго за ўвесь летні час. У гэтых адносінах касы ўзаемадапамогі таксама павінны прыняць актыўны ўдзел і выдаваць пазычкі на дачы.

Мясцовы і фабкомы павінны ўзьняць гэта пытаньне перад сваёй адміністрацыяй і перад цэнтральнымі праўдзельнымі самаў.

Лейскі.

Меншэй арганізуе цэх па вырабе дзіцячага адзення

Учора Меншэй закончыў набор рабочых у другую зьмену. За зьмовіныя пару тыдняў было прынята 75 рабочых. Усяго другая зьмена складаецца з 310 чал. Агульным лік рабочых на фабрыцы Меншэй дасягае 650.

Працэс параўнаў Меншэй арганізуе зьявіць адзення, у якім будзе працаваць 20-30 чал. Цэх будзе вырабляць дзіцячага адзення на 250 тыс. р. у год.

дасягчы, педагогаў, арганізатараў, вярстых, прыродазнаўцаў і г. д.

Як яны працуюць? Дзе яны працуюць, а галоўнае—ці скарыстоўваюцца гэтыя маладыя сілы на тэй спецыяльнасьці, на якой яны ў працягу 4 і больш год «сгрызалі граніт навукі»?

Аб гэтым яны толькі самі бачаць і ведаюць.

Ніводна з нашых віраўнічых устаноў падзікам гэтых сіл не займаюцца.

А між тым належала-б гэтым завяцца, асабліва ў адносінах каналючых падфак і праўдас БДУ.

Большасьць з іх сваёй набытай спецыяльнасьцю педагога, зьзнамістага, юрыстага не займаюцца таму, што значна частка нашых віраўнічых устаноў і трэстаў баяцца чамусьці даверыць маладому спецыялістаму тую ці іншую працу. «У нас ёсьць старыя вырабаваныя сілы, таму, калі ласка прадуіце дэававодамі, рахункаводамі і г. д.»

А між тым у гэтых маладых выпускнікоў энтузіязму ходзіць адбаўляць. Яны-б вельмі добра справіліся са сваёй працай. За падцвярдзэньнем гэтых фактаў халодзіць ведаць. Беларускаму

тэды старым прадзельна таварышамі даўга чукаў натыйну, спадлоб'я наглядзеў на гэтага юнака і раўтан запытаўся: «А вы знаходзіцеся ў калегі правабаронаў?» — «Не. Не пасьпеў яшчэ ўстапіць», адказаў таварыш. «Ну, тады вы нам не падцвяраце. Вы самі разумеце—нам патрэбен салідны, стары вярсты, на каго можна быць-б зусім палажыцца» і г. д.

Вынікам такога падыходу зьяўляецца тое, што шмат добрых энэргічных і працаазольных маладых працаўнікоў прымушаны або найсьці зноў на вытворчасьць, як, напрыклад, тав. Эванчык—рабочы-наборчык, або спецыялізавацца на ўваходзячых і выходзячых, нааштат тав. Т. з НКЮ.

Такім адносінам да выпускнікоў маладых сіл трэба палажыць канец.

НКБ-РСІ павінна ўзяцца за рэалізацыю наставовы аб'ядналага пленуму ЦК і ЦКБ (Красавіковага) у частцы рацыянальнага сьварыстаньня па простым прызначэньні нашых маладых пралетарскіх спецаў.

Выпускнікі.

вершы ні ў багоў, ні ў іх праслухнаў, ні ў чарды. Прыбыткі з камунізму месцам зьявіліся. Веруючыя наголіні пры спатканьні з ксяндзом ня хочучы гнуць сьлімі і цалаваць падоў яго бруднай сутані. Дзеці навука-оція ў сьвецкай школе, іх галоўні не набываюцца рознымі мстычымі глумствам. Мясцовыя клубік заўсёды перапоўнены, асабліва шмат народу ў ім тады, калі мясцовы драмгурток распрацоўвае антырэлігійную п'есу, у якой галоўныя ролі выконваюць «святая айца» і «наместнік багоў». А наместнік стаіць пустым нават у самыя вялікія свята. Некалькі дзесяткаў бяззубых бабулек, пяць-дзесяць старых дзядоў, якія ня хочучы перад сьмерцю парываць сваіх адносін з богам, ды некалькі жабракоў ля ўваходу—вось і ўся ксяндзоўская публіка. Ёсьць ад чаго звар'яцець...

Ксяндз Казіонас залівае сваё гора гаралкай «савецкага вырабу». Ён і раней выпіваў шмат, але ў апошнія гады ён п'е ўжо проста запоем і сьпірытусова «луж» з яго «нутра» амаль дасягае да неба.

17-та верасьня 1937 г. ксяндз Казіонас ехаў з в. Засюрск. Пражднаючы міма Ветрына, ён стаў адчуваць голад і парашыў зайсьці ў сталуючы перакучыць, а заадно ў гору прамачыць. Колькі бутэлек выпіў «святая айца»—невядома, бо ніхто за ім не сачыў і ім ня цікавіўся: ці мала якія ксяндзы п'януць. Але калі Казіонас п'янка падняўся з-за стала, ікнуў, пачаў ляжаць самымі няпрстойнымі словамі і лезьці з кулакамі да прысутных,—тут ужо воляй-няволяй зьявіліся на яго ўвагу. Спачатку

ламае ўсе, што папалалася яму на дарозе. Прышлося вымакаць мільёны...

Знаходзіцца ўжо над арыштам, Казіонас ня спыняў буйства, разбіў у памяшканьні ваоны, пачаў некалькі крэслаў, лаў міліцыянераў і ўсіх іншых бальшавікоў, аднач словам, трымаўся так, як і трэба п'янаму ксяндзу.

Затое, міліцыянеры паказалі сябе сапраўднымі дыянтальманамі. Калі-б гэта замест ксяндза быў п'яны селянін, з ім абшліся-б ня так. Але з ксяндзом міліцыянеры абыходзіліся, як з хворым дзіцянем. А калі ксяндз праспаўся, міліцыянеры адпусьцілі яго на ўсе чатыры бакі, аштрафаваўшы тымлі на 10 р., якіх наўрад ці хоцьці, каб устаіць новае шыбы ў ваоны...

Такая мяккая «мара» даказала ксяндзу Казіонасу, што бальшавікі не такія ўжо страшныя, як іх малююць, і парашыў больш на стрымліваць сваіх бурных пачуцьцяў.

14-га сакавіка г. г. ён напісаў дашчэнтну, узааруэўся ў Загаднінскую школу і пачаў разганяць дзіцяў.

— Вас навукаюць дурні,—крычаў ён на дзіцяў.—ідзеце да хаты, пльонце ў вочы сваім настаўнікам...

Школьным працаўніком прыйшлося вывесці п'янага ксяндза сьлаю, але заняты ў школе ў гэты дзень былі сарваны.

На другі дзень Казіонас зноў напіўся. На гэты раз ён зрабіў візыт у Загаднінскі кааэратыў. Тут ён уздумаў паравацца з адным з прыказчыкаў, які ў антырэлігійнай п'есе, што ставілася ў клубе, выконваў роллю ксяндза.

— Хуліганы, бандыты!—напаў ён на прыказчыкаў.—Вы крытыкуеце добрых людзей... Ерэтыкі, бязбожнікі...

Каб ня было ў краме пайшчыкаў, ксяндз ранаў-бм, мусіць, з прыказчыкам біцца і, ня глядзячы на свае 50 год, даназаў-бм сілу сваіх кулакоў. Але пайшчыкі сталі ў абарону за свайго таварыша і сьлаю вывелі п'янага ксяндза з крамы...

Тав добра адчувае сябе «наместнік багоў»—ксяндз Казіонас паўла ў Загаднін. І ні Ветрынскі сельсавет, ні мясцовая міліцыя, ні Полацкая пракуратура ня ўжываюць ніякіх мер, каб пазбавіць раён ад ксяндза-хулігана, які сваімі п'янымі ўчынкамі зрывае работу мясцовых саведніх і грамадзкіх устаноў.

Няўжо і міліцыя, і пракуратура ня хочучы пакрыўдзіць «наместніка багоў» і сапсаваць свае адносіны з богам? ПРАЎДЗІН.

Па Савецкай Беларусі

Зьдэекі з 180 сялян

БАРЫСАЎ. (Уласны нар.). Барысаўскі камбінат на працягу амаль цэлай зімы вадзіць за нос сялян, якія працавалі на лесазагатоўках, з выплатай зарплаты. Дырэктар камбінату пры зьяўленьні сялян за грашыма заўсёды кажа: «прыходзіце праз тыдзень», а калі хто з сялян пачне пярэчыць, то іх выганяюць з канцылярнага камбінату. Сялянам амаль штодзённа прыходзіцца рабіць праўдну за грашыма на адлегласьці 20-30 вёрст. Усяго камбінат вінен 180 сялянам.

Адліканьне «мёртвых душ» з гарсавету

ГОМЕЛЬ. Мавдатная камісія гарсавету, а таксама фабкомы і заўкомы заняліся пытаньнем аб адліканьні «мёртвых душ» з гарсавету.

Тав—член гарсавету т. Касцючэнка ад харчавікоў не наведваў ні пленумаў, ні пасаджэньняў савету. Аб Касцючэнку пытаньне пастаўлена перад самам харчавікоў аб яго адліканьні.

Пастаўлена пытаньне перад рабочымі заводу «Спартак» аб адліку свайго дэпутата т. Бернадзкіга са складу савету за ненаведваньне пасаджэньняў.

З кантракцыйнай слаба

ВОРША. (Ул. нар.). Кантракцыйна Ільну ў акрузе праходзіць вельмі слаба. Асабліва адстаюць Кохаўскі раён, які зьнікаў талькі 9,5 проц. за даўня і Кошскі раён—10,4 проц.

Перамённікі зьявіліся на 100 проц.

ЧЭРВЕНЬ. (Уласны нар.). 17-га мая пачаліся зборы перамерённікаў №-га палка. У першы дзень збораў зьявіліся ўсё 100 проц. Настрой добры. П'яных ня было. Учора пачаўся санітарны агляд. Сёньня полк выступіць у Менскія лягэры.

Пачала працаваць новая цагельня

БАРЫСАЎ. (Уласны нар.). Пачала працаваць новая цагельня каля г. Барысава. Пабудова каштавала 380 тыс. р. 200 чалавек рабочых атрымалі працу. Цагельня ў год павінна выпускаць 5 мільёнаў штук цэглы.

Пабудова новага с.-г. заводу ў Гомелі

ГОМЕЛЬ. Праекты пабудовы новага сельска-гаспадарчага заводу зацверджаны. На пабудову заводу адпусьцілі 4.340 тыс. руб. Заводакіраўніцтва «Дняцка-Рэволюцыя» прыслухіла да яго пабудовы.

Самасуд

МАГІЛЁЎ. (Ул. нар.). У вёсцы Жукаўка, Магілёўскага раёну на вясельні гу-і Цыганкоў зарэзаў фізікам нажом гр-на Хотавя. На крык апошняга прыбеглі яго браты, якія тут-жа ўчынілі самасуд над Цыганковым, забіўшы яго насмерць кагамі.

Беларусізацыя пошыраецца

БАБРУЙСК. 30 красавіка захацелася нам пачытаць першамайскі зумар цэнтральнага аргану ЦК КП(б)Б—«Зьвязду».

Зайшоўшы ў кіёск, што на цэнтральнай вуліцы гор. Бабруйска, папрасілі «Зьвязда». На нас паглядзелі, як на нейкіх «чужаземцаў», і адказалі: «Зьвязду»? «Да она-ж на беларускамоу язьыку. Аднак, бачачы, што гэты аргумент не пераконаў, дадалі: «Зьвязды» не імеем і не прадаем, ніхто се не покупае. У прыгожым кіёску праз два сьварталы нам проста адрэзалі: — Нет.

І толькі валя рынку ў кіёску далі «Зьвязду», але зьдзіўліўшыся раней просьбе даць газету ня менш, чымся калі-б панталі, ну, напрыклад, сынтэак кітайскае мовы, заўважылі: «Зьвязду»?

Адначульня згарэўшага млыну

МАГІЛЁЎ. (Уласны нар.). Абранкам пастанавіў адбудаваць вільзавы млын «Чырвоная Зорка», які, як наведвалася ў «Зьвяздзе», згарэў. На гэту моту адпусьцілі 76.000 р. у тым ліку 56.000 р. на электрастанцыю.

Патрэба гораў у механізмам млына зусім відавочна, бо горад спажывае зьяш 500.000 пуд. мукі і крупу.

На тры зьмены

ВАРЫСАЎ. (Ул. нар.). Два месяцы таму назад дэацільня імя Роні Люксембург замест трох зьмен перайшла на працу ў дзьве зьмены. Зараз лесацільня зноў працуе на тры зьмены. У сувязі з гэтым павялічыўся штат рабочых. Выпрацоўка павялічыцца ў два разы.

На тры зьмены

ВАРЫСАЎ. (Ул. нар.). Два месяцы таму назад дэацільня імя Роні Люксембург замест трох зьмен перайшла на працу ў дзьве зьмены. Зараз лесацільня зноў працуе на тры зьмены. У сувязі з гэтым павялічыўся штат рабочых. Выпрацоўка павялічыцца ў два разы.

На тры зьмены

ВАРЫСАЎ. (Ул. нар.). Два месяцы таму назад дэацільня імя Роні Люксембург замест трох зьмен перайшла на працу ў дзьве зьмены. Зараз лесацільня зноў працуе на тры зьмены. У сувязі з гэтым павялічыўся штат рабочых. Выпрацоўка павялічыцца ў два разы.

На тры зьмены

ВАРЫСАЎ. (Ул. нар.). Два месяцы таму назад дэацільня імя Роні Люксембург замест трох зьмен перайшла на працу ў дзьве зьмены. Зараз лесацільня зноў працуе на тры зьмены. У сувязі з гэтым павялічыўся штат рабочых. Выпрацоўка павялічыцца ў два разы.

Культурныя навіны

Этнаграфічная экспэдыцыя

Дырыжыя Беларускага дзяржаўнага музэю гэтым летам арганізуе дзьве этнаграфічныя экспэдыцыі на поўдзень і на поўнач БССР. Мэтаў экспэдыцыі—сабраць дэтатэвныя матэрыялы для этнаграфічнага аддэлу музэю.

Стары Менск у зарысьці

Аддзел старога Менску пры Беларускаму музэю пачаў папярэдняе пошукі экспанатаў. Музэй набыў лісьвовую зарысоўку Ільну Волі ў 1870 г., якая паляжыць невядомаму Беларускаму мастаку. Набыт таксама цэлы рад зарысаваных царкоўных будынкаў г. Менску. Намычаецца выдольне спецыяльнага альбому «Стары Менск».

агент уяві падвоу і паехаў на сядла, каб атрымаць пакост, дык атрымаў сладам яму заліўу, што без дазволу Наркамгандлю ён ня можа атрымаць ніводнага кіла пакосту.

Тут і пачалося хаджэньне. Агэнт прышоў у Наркамгандль да загадчыка аддзела прамагараў Найдуса з размовай.

— Калі ласка, адпусьцеце пакосту, інакш наш завод стаіць перад пагрозай перабыў у працы.

выконвае тую работу, якая неабходна, і павінен рабіць тое, што магло яшчэ пачацца.

Нахай адкажа тав. Найдус, можа яму ніякай справы няма і вядома, каб нашага заводу, але і да іншых прадпрыемстваў і устаноў. Там для чаго ён сядзіць у Наркамгандлі?

Спадыяся, што гэтым пытаньнем ваймуцца тыя, хто сочыць за тым, каб бюракратыя ня было ў нашых савецкіх установах. Дабравольскі.

У пераходны перыяд у нашай арганізацыі было некалькі выпадкаў зьяўленьня а працы за ніллія.

У гэтым перыядзе прайшоў каля 70 аўтаматных, некаторыя з іх зьявіліся ў спецыяльнай клініцы. Дыспансэр паставіў сабе задачай устанавіць больш цесную сувязь з заводамі і фабрыкамі. У бліжэйшы час на прадпрыемствах будзе прычэпаны рад лекцыяў з дэманстрацыям аднаасонных кіно-фільмаў.

Але трэба адзначыць, што ніякіх прафарганізацый адносна не дазволілі ў справе барацьбы з алкаголізмам і не аказваюць патрэбнай дапамогі псыха-пэдагагічнаму дыспансэру.

палітычны быт татар. Манастэй, паўшчыны, харацкія і іншыя магчымасьці вывучэньня татар азімаў, як у межах БССР, так і ў іншых савецкіх рэспубліках, у тым ліку і ў Крыме.

Укамплектаваньне вайсковых шлоп

Паставіўлена арганізацыя цэнтральнага пярбавачнага камісію па ўкамплектаваньні вайсковых навучальных устаноў і вучэньня-палітычных школ, у складзе тав. Станіслава (старшыня), Бадаева тав. Станіслава і прадстаўнікоў ад ЦК ЛКСМБ, ЦСРСБ і Менскага акруговага камітэту КП(б)Б.

дэманстрацыяў і будучыя вынікі дэманстрацыяў.

Здарэньні

САМАГУБСТВА. 17-га мая па Савецкай вул., д. № 77, атруцілася гр-ка Малей, 19 год. Прычына самагубства высвятляецца.

ЗАТРЫМАНЬНЕ ШАЙКІ ХУЛІГНАЮ. Крымінальным вышук затрымаў шайку хулігануў з 4 чал., для пазбавленьня дэбэт у глыбе гарбару. Хуліганы нанеслі параненьні пажамі адміністрацыі клубу.

дэманстрацыяў і будучыя вынікі дэманстрацыяў.

Уцягваньне беспрацоўных у працяжэньне

За 1927-28 г. п. паводле Наркампрацы меркавалася ўцягнуць у працяжэньне 2.815 беспрацоўных. За першыя 6 месяцаў бягучага году ўжо ўцягнута 2.311 чал., што складае выкананьне пляну на 82 проц.

дэманстрацыяў і будучыя вынікі дэманстрацыяў.

Сход ачэной КП(б)Б пшавуўся ў аднаасонна паставіў арганізацыю гурток Беларускае мовы.

Шмат рабочых дражмавога вяду «Варшавянка» ня вылісвалі воднай газэты. Але жонка рабочага піваіць нашае ўвутраное і мішэра пав становішча.

Дзея таго, каб кожны рабочы атрымаў аднаго піваіць і аднаго тавіні, вядуком вядуком кнігу «Піваіць адказы», якая знаходзіцца ў шчырае кутку.

У кнізе можна ўбачыць шмат пытаньняў на розныя тэмы. Ціваіць рабочы і становішчам заводу. Але на каторым з пытаньняў зусім няма адказаў. Ёсьць адказы, якія нікога не цікавяць.

Вось, напрыклад, адзін рабочы пытаецца: «Колькі дзённага жалова прададана на заводзе». Кіраўнікі заводу не адказваюць. Складзецца ў кантору і там падведзюць.

Гэта не адказ, а зьбывка.

Вячэрні дэжурствы Наркампрацы

Наркампрацай устаноўлена вечэрні дэжурствы аднаго працаўнікоў Наркампрацы для прыёму скаргаў ад рабочых на няправільнае пярвадзяньне працяжэньнае заканадаўства. Пярвадзяньне рабочы будзе пярвадзяньне і ў гарамах Наркампрацы штодзёна ад 7 гадзін вечару і народным зямлярам працы на паводзях ад 11 да 12 гадзін дня.

Радые-перадача

20-га, нядзеля
11-00—11-30 Датырагіфікацыя гуртка.
11-30—11-45 Паэзія і творы. 11-45—1-00 Канцэрт.
6-00—6-30 Камсамольская газэта «Лівавая Зьвязда», 6-30—7-10 «Беларуская радые» на радые. 7-10—7-40 Паставы сав. НРК СССР «Аб с.-г. падатку». 7-40—8-10 Радыамагнатар на радые. 8-10—10-00 Канцэрт.

21-га, панядзелак

6-00—6-30—Гутарка з рабочымі. 6-30—7-10 Беларускае радые. 7-10—7-40 Аб парадзе пшавуўся ЦК УсеКП(б). 7-40—8-10 «Пшавуўся і выбар прафэсіі». Дыхад Габаруўскі. 8-10—10-00 Канцэрт.

Паведамленьні

Клуб імя К. Маркса

У нядзеля, 26-га мая, а 12 гадзін арганізацыйны сход вайсковата гуртка. Нявядуўшыя будучы вынікі са складу гуртка.

А 8 гадз. 30 м. увеч. паставіўся жонка тав. Чуліна, 121 1-га 140 групковаў саўгандаль-служачых. Увечэрнік зьявіцца а 7 гадз. увечары. За імякацца 3-я група дружныя сараўні. За імякацца сл. на асабовыя білеты і сад «Прафінтэр» могуць атрымаць ашопіны ў канцы клубу ад 6 да 7 гадз. увечары да 22-га маі.

У нядзеля, 20-га мая, у садзе «Прафінтэр» Акрбюро ЮП і културнае ЦСПСБ наладжэе для дзвюх мільянаў гуляньне, прысьвечанае міжнароднаму дзюнянне, прысьвечанае супраць дзюнянне туды. У праграме выступленьні, хор, балет, струны і кэстр, гульні, у садзе аркестр і іншы. Пачатак гуляньня а 2-й гадзін дня.

Адказы рэдактар Яв. Асьлюў

Менск, Галоўлітбел № 300

Пом. ЦИРК Сегодня и ежедневно с 10 час. утра до 11 ч. веч.

ОТКРЫТА передвижная научно-показательная

ЗООВЫСТАВКА ЖИВЫХ ЗВЕРЕЙ

Гамбургского зоологического сада.

МАССА ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ

Экскурсии доуводзяцца са скидкай па адношэньні экскурсыю. Кормленьне зверей—в 8 час. вечера



Тэатр і кіно

Мингос-ТЕАТР СУБОТА 19 МАЯ **„ВЗЯТКА“** (117 ст. У. К.) В. Ардов и Л. Никулин. Начало ровно в 9 ч. веч.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20-ГА МАЯ—УТРЕННИК „НАСЧЕТ ЛЮБВИ“ Д. Гутман и В. Тепот. Обзор в 3 д. 8 и. Нач. в 1 ч. дня

Кіно-тэатр „Культура“ Нацыянальны мастацкі фільм **„Трывога“** Л. М. Малікоў (рань) А. Г. Шарында (сырыя) Пачатак і эсансу а 7 гадз. 30 м.

Кіно „Чырвоныя Зоркі“ Толькі 3 хвіліны **„Сьветлы бляск“** 18, 19, 20 маі **„Яе капрыз“** у 8-мі частках

Кіно „ПРАПЕТАРЫ“ 2 дзёньныя паматкі зь адзін сэанс **„Наша госьцэпрыемства“** у 6 часіў. **„Каліф на гадзіну“** у 6 часіў.

Кіно „Інтэрнацыянал“ Новы трук-прыключэньні кіна-раман **„Плямі злчынства“** 2 сэансы 12 частак за адзін сэанс.

Працкапекты „Будаўнік“

— ВЫТВАРАЕ РОЗНЫЯ —

рамонтна-будаўнічыя РАБОТЫ

Тэніская, 42, тэл. № 689.

ПА СПРАВАХ ПАДПІСКІ І АБВЕСТАК

ЗВАНЕЦЕ 7-81

НА ЧЭРВЕНЬ да канца году

АДКРЫТ ПРЫЁМ ПАДПІСКІ НА ГАЗЭТУ

НА ЧЭРВЕНЬ да канца году

ЗВЯЗДА (орган ЦК КП(б)Б)

УМОВЫ ПАДПІСКІ

на 1 м-ц — 90 кап. | на 6 м-цаў — 5 руб. —
„ 3 „ 2 р. 60 кап. | „ год — 9 „ 75 к.

Газэта „Зьвязда“ дае сваім падпісчыкам дадаткам часопісь „**БЕЛАРУСІ**“

ва 15 к. на мес. (вамест 25 к.)

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА:

У МЕНСКУ: галоўнай к-рай газ. „ЗВЯЗДА“ Савецкая, № 93 3-ці паверх, тэл. 7-81, штодзёна ад 9-3 гадз. убоўнаважанымі галоўнай канторы разлісчыкамі галатцы.

У ПРАВІНЦЫ: аддзяленьнямі выдавецтва „Івестыя“ і „Правда“, аддзяленьнямі Беларускага выдвечтва, убоўнаважанымі галоўнай канторы і ўсімі паштова-тэлеграфнымі канторамі.

На 27 мая г.г. у 12 гадз. дня

ПРЫЗНАЧАЮЦЦА ТАРГІ

НА ЗДАЧУ САДУ, ЯКІ ЗАЙМАЕ 28 ДЗЕСЯЦІН У АРЭНДУ І НАЛІЧАЕ 3105 ДРЭЎ,

Сьмятанскага Садова-Агароднага Т-ва Аршанскай акругі, Нольскага раёну, Зубаўскага сельсавету. АРЭНДА—3000 РУБ. АРЭНДЫ

Недаючыя прыняць удзел у таргах умоваць да пачатку таргоў задатан у 300 руб.

Праўленьне Сьмятанскага Садова-Агароднага Т-ва

Беларуская кантора, пасажырскае аддзяленьне і бюро падарожжаў

Саўгандальфлёту

з 20-га мая г. г. ПЕРАМЯШЧАЮЦЦА на Рэвалюцыйную вул., № 11 (паўночні клінікі д-ра Шаніра).

Прыймо абвестак у чарговы нумар газэты адбываецца да 2-ога гадзіны дня.

Менская акруговая страхавая канфэрэнцыя адчыняецца 19-га мая

а 7 гадз. увеч. у памяшканьні клубу друкароў (Ленінск., 13)

Пасяджэньне францыі а 5 з палов. гадз. увечары.

Мандаты можна атрымаць у памяшканьні страхасы ў сабрата-ра штодня ад 10 г. раницы да 4 з пал. г. дня і ад 6—7 г. увеч.

МЕНАКРСТРАХКАСА.

КОЖНЫ АДУСКНІК можа атрымаць газэту

„ЗВЯЗДА“

ПА МЕСЦЫ СВАЙГО АДПАЧЫНКУ

Паведамце ў аддзел падпіскі газэты „Зьвязда“ ВАШ НОВЫ АДРАС, і Вам будзе высылатца газэта па месцы знаходжаньня ў вадпусну **БЕЗ АСОБАЙ ДАПЛАТЫ.**

Патрэбны вопытныя КАРЭКТАРЫ

з саліднымі рэфэрэнцыямі, якія добра ведаюць БЕЛАРУСКУЮ МОВУ. ЗВАРОЧВАЦЦА У ГАЛОЎНУЮ КАНТОРУ ГАЗЭТЫ „ЗВЯЗДА“ САВЕЦКАЯ, 63, 3-ці ПАВЕРХ.

ПРАДАЦЬ МАЕМАСЬЦЬ

ЗДАЦЬ АБО НАНЯЦЬ ДАЧУ

— МОЖНА ХУТКА —

калі зьмясьціць АБВЕСТКУ ў газэце „ЗВЯЗДА“

АБВЕСТКІ

аб адачы і найме памяшканьняў, ПРАДАЖУ ХАТНІХ РЭЧАЎ і інш. МАЕМАСЬЦІ

ДРУКУЮЦЦА ў газэце „ЗВЯЗДА“ **ПА ЛЬГОТНЫМ ТАРЫФЕ**

Кашт публікацыі аб згубе аднаго дакуманту **50 кап.**

Перадаюцца 2 ДАЧИ

каждая из 2-х комнат, со всеми удобствами,

в местностях **«Семижоновка»** (вблизи Дроздов). Справиться об условиях по адресу: ул. Энгельса, 22, кв. 1.

Згубленыя і ўкрадзеныя наступныя дакуманты лічыць несапраўднымі:

Членскі білет № 47803 Дрыго В. І., выд. саюзам сельгаспраб. 889
Паявая кніжка № 651 Манько Д. К., выд. Азарицкім с.-г. т-вам 890
Вучотная конская кніжка Язюшка Е., выд. Расонскім РВК 891
Вучотная конская кніжка Мазуршча М., 892
Вучотная конская кніжка Пузінскага В. А., 893
Вучотная вайсковая кніжка Малашанка І., 894
Вучотная конская кніжка № 390 Лішчыца Ц., 895

Кашт публікацыі аб асабованьні шлюбу **3 руб.**